



Первоная звезда

Выдаецца
з 1943 г.кошт у розніцу
250 рублёў

19

кастрычніка

2010

аўторак

№ 83

(8559)

На вышэйшым узроўні

Чацвёрты Усебеларускі народны сход пройдзе ў Мінску 6-7 снежня 2010 года. Адпаведны ўказ нумар 531 падпісаў 13 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Сход склікаецца ў мэтах рэалізацыі канстытуцыйнага права грамадзян удзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця.

На абмеркаванні чацвёртага Усебеларускага народнага сходу выносяцца пытанні аб выніках рэалізацыі Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2006-2010 гады і аб асноўных палажэннях Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2011-2015 гады.

Указам устаноўлена колькасць удзельнікаў сходу - 2,5 тыс. чалавек, вызначаны важнейшыя арганізацыйныя мерапрыемствы па падрыхтоўцы і правядзенню сходу.

Місія наглядальнікаў СНД пачне назіранне за выбарамі Прэзідэнта Беларусі з 20 кастрычніка. Аб гэтым заявіў кіраўнік місіі наглядальнікаў СНД Сяргей Лебедзеў, атрымліваючы першае пасведчанне міжнароднага наглядальніка ў Цэнтрыбаркаме Беларусі.

У склад місіі доўгатэрміновых наглядальнікаў увайдзе каля 35 чалавек. Паводле слоў Сяргея Лебедзева, усе яны «вопытныя людзі, знаёмыя з выбарчымі працэсамі і назіраннем».

У Беларусі плануецца павялічыць працягласць дародавага водпуску на 14 календарных дзён і прадастаўляць яго будучым маці з 28 тыдняў цяжарнасці.

Аб гэтым паведаміла 13 кастрычніка на прэс-канферэнцыі начальнік аддзела народанасельніцтва, гандарнай і сямейнай палітыкі Мініпрацы і сацабароны Марына Арцёмка.

Гэта ініцыятыва міністэрства была падтрымана ўсімі зацікаўленымі. **БЕЛТА.**

К сведенню населения

20 октября 2010 года с 11.00 до 13.00 в кабинете начальника Ивановского РУЭС по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 11, - будет осуществляться прием граждан по вопросам оказания услуг электросвязи директор Брестского филиала РУП «Белтелеком» **КЕНДА Александр Николаевич.**

Предварительная запись на прием по телефону 2-12-31.

21 октября 2010 года в 9.00 в здании Ивановского районного исполнительного комитета будет осуществляться прием граждан по личному вопросу депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь **ЗДАНОВИЧ Владимир Матвеевич.**

22 октября 2010 года с 12.00 до 13.00 в здании Ивановского районного исполнительного комитета (каб 101, 1 этаж) будет осуществляться прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей субъектов хозяйствования по правовым вопросам регулирования хозяйственной (экономической) деятельности в Республике Беларусь **ПЕТРУКОВИЧ Виктория Алексеевна,** судья хозяйственного суда Брестской области.

Вниманию избирателей!

В здании администрации рынка ЧПТУП «Альфард» (г. Иваново, ул. К. Маркса, 43) находится штаб Ивановского совета РО РОО «Белая Русь» по поддержке выдвижения кандидатом в Президенты Республики Беларусь действующего Главы государства А. Г. Лукашенко, а также общественной приемной.

С 9.00 до 18.00 - в рабочие дни и с 9.00 до 15.00 - в выходные вы здесь можете подписаться в поддержку А. Г. Лукашенко и получить ответы на интересующие вас вопросы. Телефоны: 2-21-03, 2-41-20.

Пасляслоўе да свята



Мы ўсе жывём пад зоркамі матуль

Наглядзячы на восенняе надвор'е, у прасторнай зале раённага Цэнтра культуры і народных традыцый было па-вясноваму цёпла і ўтульна. Ад добразычлівых усмешак, шчырых пажаданняў, пяшчотных слоў...

На свята ўшанавання Жанчыны-Маці, прымеркаванае да хрысціянскага Пакрова Пасвятой Багародзіцы, прыехалі прадстаўніцы мнагачасовых і прыёмных сем'яў з многіх куткоў раёна.

Да герань святочнай урачыстасці з віншавальнымі словамі, цёплымі пажаданнямі звярнуліся намеснік старшыні райвыканкама А. П. Дарагакупец, намеснік старшыні раённага Савета дэпутатаў Ю. А. Ільшчанкаў, начальнік упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Ж.Я.Парфеевец, старшыня райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу А.У.Зыбянок, якія ўручылі пасведчанні мнагачасовым сем'ям, каштоўныя падарункі, грашовыя прэміі і жывыя кветкі.

На працягу ўсёй святочнай вечарыны «Пра маці можна гаварыць бясконца» у праграме ўдзельнічалі артысты мастацкай самадзейнасці ЦК і НТ, юныя танцоры харэаграфічнай школы, якія дарылі жанчынам-маці задушэўныя песні і танцы.

Свята выдалася на славу дзякуючы шчодрой спонсарскай падтрымцы У.Ф. Бушкевіча (ААТ «Мотальскія вокны»), Г.У. Краўца і С.А.Ягніша (прыватныя прадпрыемствы «Гевалета» і «Ягніш»), за што арганізатары выказваюць ім сардэчную ўдзячнасць.

Вестка з нагоды

Аптэкі - на варце здароўя

У мінулую пятніцу ў рэспубліцы адзначаўся **Дзень работнікаў фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці.**

Самае непасрэднае дачыненне да гэтага прафесійнага свята маюць не толькі вытворцы лекавых прэпаратаў, але і людзі, якія займаюцца рэалізацыяй аздараўленчай прадукцыі насельніцтву.

У нашым раёне зараз працуюць 14 дзяржаўных аптэк, аб'яднаных ва ўнітарнае прадпрыемства «Цэнтральная раённая аптэка №74» Брэсцкага гандлёва-вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Фармацыя» (чатыры - у горадзе і дзевяць - у сельскай мясцовасці). Гэтаю справаю займаюцца 39 спецыялістаў - пераважна фармацэўты і правізары, а таксама санітаркі, бухгалтары, касіры.

Калектыў дружны, зладжаны, моцны ў прафесійным плане, аб

чым ярка свядчыць той факт, што 77 працэнтаў работнікаў ад усяго штату маюць першую ці другую кваліфікацыйныя катэгорыі. Да прыкладу, больш за два дзесяці гадоў стажу маюць за плячыма загадчыца аптэкі №163, размешчанай у райпаліклініцы, Святлана Міхайлаўна Валюшка, загадчыца Дастоеўскай аптэкі Таццяна Уладзіміраўна Цырман, фармацэўты-рэцэптары Ганна Канстанцінаўна Слівінская з Іванава, Ганна Міхайлаўна Багуцкая з Моталі.

Летась калектыў папоўніўся здольнымі маладымі спецыялістамі. Наталля Анатольеўна Лысуха ўзначаліла аптэчную ўстанову ў Яечкавічах, а Анастасія Леанідаўна Вялічка працуе

Дзень маці ў Мотальскім сельсавеце адзначаўся не зусім звычайна. Вядома, былі ўрачыстыя віншаванні ў працоўных калектывах арганізацый, прадпрыемстваў і ўстаноў, вясковы сход з канцэртамі у Тышкавіцкім Палацы культуры. Але сельвыканкам правёў і асобную акцыю. З канцэртнай групай Мотальскага Дома культуры яго работнікі наведалі дамы самых паважаных жыхарак сваіх вёсак,

парадавалі гэтых шанюўных маці не толькі памятнымі сувенірамі, але і вясёлымі песнямі, дасціпнымі жартамі. У Моталі самадзейныя артысты на чале са старшынёй сельскага Савета Аляксандра Паўлавічам Шыкалаем завіталі ў госці да жонкі Героя Сацыялістычнай Працы Паўла Сямёнавіча Палто, маці дырэктара ААТ «Мекасан» Анатоля Паўлавіча, - Хрысціны Сідараўны, а таксама да Лідзіі Данілаўны Марзан, Надзеі Пятроўны Кульбеда і Марыі Пятроўны Лявошка. У Тышкавічах з віншавальным візітам яны наведаліся ў хаты Надзеі Іванаўны Каткавец, Лукер'і Васільеўны Дзямковіч і Надзеі Мікалаеўны Каткавец.

Для ўсіх гэтых жанчын, іх аднавяскоўцаў

такія імправізаваныя міні-канцэрты сталі прыемным сюрпрызам, які па-сапраўднаму парадаваў людзей.

Надзея КУХАРЧУК, Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКАХ: мнагачасовыя маці Таццяна Пятроўна Уласавец (Іванава), Зоя Рыгораўна Цярлецкая (Полкацічы), Людміла Пятроўна Паўлюкавец і Антаніна Раманаўна Еўдакіменка (Махро); канцэртная група Мотальскага сельвыканкама віншуе са святам Х. С. Палто.

фармацэўтам-рэцэптарам у цэнтральнай аптэцы.

Пастаянная ўмацоўваецца матэрыяльная база раённай аптэчнай сістэмы, праводзяцца своечасовыя рамонтныя, устанавліваецца новае абсталяванне з сучаснай камп'ютарнай тэхнікай. Пацыентам тут могуць прапанаваць ад 700 (у дробных кіёсках) да 2,5 тысячы найменаваных лекавых прэпаратаў ды іншых тавараў аптэчнага асартыменту. Больш за трыццаць працэнтаў іх - айчынай вытворчасці. Акрамя таго, у цэнтральнай аптэцы практыкуецца ўласны выроб лекавых форм па рэцэптах дактароў.

28 год узначальвае гэты спецыфічны калектыў Валяціна Іванаўна Янкоўская, якая трапіла ў Іванава па размеркаванні пасля заканчэння Віцебскага медыцынскага інстытута і адразу ж заняла такую адказную пасаду. Правізар першай катэгорыі, яна перадае ўласныя вопыт і майстэрства сваім падначаленым, умее найлепшым чынам наладзіць справу.

Валерый КУХАРЧУК.

Поздравляем с наградой!

В соответствии с решением районного Совета депутатов от 06.07.2010 № 12 «О Почетной грамоте и Приветственном адресе районного Совета депутатов» президиум районного Совета депутатов РЕШИЛ:

наградить Почетной грамотой районного Совета депутатов

за активную работу в органах местного самоуправления, воспитание детей - достойных граждан Республики Беларусь и в связи с Днем матери

ВОЛОЩУК Валентину Николаевну, главного экономиста СПК «Горбах-Агро», депутата Горбахского сельского Совета депутатов;

МАТЕЙЧИК Нину Васильевну, старосту д. Замошье;

ТАЛАТЫННИК Тамару Алексеевну, библиотекаря Одрижинской сельской библиотеки, депутата Одрижинского сельского Совета депутатов.

Галопом по газетам

Что там, за пределами района?

Как сообщила республиканская газета «Звезда» со ссылкой на «Мінск-Навіны», в нынешнем году тракторы «Беларусь» впервые были поставлены в Сальвадор. Уточняется номенклатура партии тракторов для отправки в Венесуэлу. Наметились пути сотрудничества предприятия с бразильской стороной.

В планах столичного предприятия и возобновление сотрудничества со странами Северной Америки, в частности с Канадой. Также в ближайшей перспективе – возобновление экспорта «Белорусов» в Австралию.

По сравнению с январем-августом 2009-го, за 8 месяцев нынешнего года на 696 тракторов увеличилась поставка в Польшу, на 240 – в Литву, на 180 – в Сербию, на 76 – в Ирландию, на 55 – в Эстонию, на 28 – в Норвегию, на 19 – в Испанию...

Наиболее крупным экспортером «Белорусов» в дальнем зарубежье по-прежнему остается Пакистан. В нынешнем году в эту страну МТЗ поставил 2200 тракторов.

В Брестском академическом театре драмы, пишет в газете «Звезда» ее корреспондент Елена Данилова, прошел кастинг на участие в документально-художественном сериале «Настоящая жизнь», который снимается по заказу телеканала «Россия».

Приглашение на съемки получили актрисы театра Наталья Воробьева, Анна Стасюк, а также музыкант Игорь Пашечко. «Настоящая жизнь» – новый для российского телевидения жанр, представляющий собой сплав документального кино и драмы. Все рассказываемое здесь истории реальны. Каждая серия начинается и заканчивается появлением в кадре ведущего, роль которого играет Эммануил Виторган. Он вводит зрителя в историю, знакомит с героями, а также со сложными обстоятельствами, в которых они оказываются.

Первая серия проекта вышла в эфир 23 августа. Сериал транслируется в будние дни в 15.20.

На протяжении последних двух месяцев весь мир следил за судьбой 33 чилийских горняков, оказавшихся в ловушке на глубине 700 метров из-за обвала породы, – пишет газета «СБ. Беларусь сегодня». – На минувшей неделе спасатели с помощью капсулы «Феникс» через специально пробуренный тоннель диаметром 70 сантиметров начали поднимать на поверхность рабочих. Первым увидел солнечный свет 31-летний Флоренсио Авалос.

«Папа, папа!» – подбежал к горняку заплаканный семилетний мальчик, а у толпы вырвался крик, напоминающий закливание: «Чи! Ли!» Второй спасенный, 39-летний Марио Сепульведа, после того как обнял жену, протянул спасателям подарок – кусок подземной породы, содержащей золото.

Наверху горняков встречали президент Чили Себастьян Пинейра с супругой, близкие родственники.

Газеты читал Антон НИКОЛАЕВ.

Брестское отделение Энергонадзора в составе Энергосбыта было создано 1 октября 1960 года в соответствии с Постановлением Совета народного хозяйства БССР №149 от 23.09.1960 г.

Пинский участок стал одним из его подразделений, в составе которого выделялся Ивановский контролерский пункт. В 1963 году он преобразован в производственный участок – это низовое звено по осуществлению сбыта и контролю за потреблением электрической энергии. В связи с переориентацией предприятий Энергосбыта на функции контроля за потреблением электро- и теплоэнергии с 1 сентября



Энергетической службе района - 50

1981 года организация была переименована в Энергонадзор. Через восемь лет произведена очередная реорганизация: персонал по сбыту энергии в отделениях переведен в соответствующие электрические и тепловые сети. Абонентская служба, отдел распределения и контроля, цех по ремонту приборов учета электрической энергии перешли в состав ПОЭИ «Брестэнерго». Из основных служб и отделов осталась только энергоинспекция. С этого момента наш коллектив и является ее филиалом.

Нас немного – всего пять специалистов. Все с высшим образованием. Каждый сотрудник имеет солидный опыт практической работы в энергетической сфере. Иван Гречко, например, долгое время трудился на должности главного энергетика высокотехнологичного Ивановского птицеплемрепродукторного хозяйства, внес достойный вклад в его реконструкцию. Не менее плодотворно отработал в Ивановском коммунальском до прихода в нашу инспекцию Михаил Горбачевич. Он знает особенности отопительных систем во всех

уголках района, не допускает погрешностей в подготовке к зимнему сезону, строго контролирует постоянную их эксплуатацию. Из коммунальной службы в нашу надзорную систему перешли также бывший главный энергетик Николай Кунаховец, водитель Владимир Сацуца. В Ивановском районе электросетей долгое время трудился Василий Никончук.

О высокой квалификации наших кадров говорит в первую очередь то, что в районе уже многие годы обеспечены безопасностью от поражения электрическим током людей, устойчивое функционирование энергетического оборудования. Это – следствие соблюдения (как на производстве, так и в быту) правил обращения с любыми энергетическими устройствами. О них наши сотрудники напоминают людям не только во время проверок, но и при любых встречах с населением и в трудовых коллективах.

Заботу у сотрудников инспекции хватает. Без их внимания, проверки и визирования соответствующих документов не может быть принят в эксплуатацию ни один объект, который обе-

спечивается электро- или теплоэнергией, будь то сарай, гараж, жилой дом или предприятие любого предназначения, различное оборудование. На данный момент под нашим контролем находятся 22627 бытовых, 57 промышленных и агропромышленных, 233 непромышленных потребителя. Особое напряжение – в период проведения главных полевых работ, при подготовке ферм к зимовке, в начале учебного года. В эти дни сотрудники проверяют каждое помещение, каждый механизм, даже все электророзетки или светильники на предмет их безопасности. В преддверии холодного поры года они также должны убедиться в безопасности почти 600 объектов электрического хозяйства района: трансформаторов, распределительных устройств, отходящих от них линий электропередачи.

Задачи для маленького коллектива довольно объемные. Но, зная возможности своих сотрудников, с уве-

ренностью могу сказать, что они и далее будут успешно решаться. Подтверждением этому стали испытания минувшей зимы, когда мы принимали участие в ликвидации последствий серьезных природных катаклизмов.

Поздравляю всех работников нашего коллектива, а также всех жителей района, которые причастны к потреблению электро- и теплоэнергии, с 50-летним юбилеем Энергонадзора. Ведь в рациональном, правильном использовании этих источников нашего жизнеобеспечения кроется всеобщее благополучие.

Владимир БЛИЗНЮК,
начальник Ивановской инспекции

Энергонадзора.

НА СНИМКЕ: коллектив Ивановской инспекции – Владимир Сацуца, Михаил Горбачевич, Николай Кунаховец, Владимир Близнюк, Василий Никончук, Иван Гречко.
Фото Василия ЖУШМЫ.

Дэмаграфія: лірычныя развагі на палях статыстычнага дакумента

Кахайце, дзяцей нараджайце, шчасце ў сем'ях множце-люляйце

Праходзячы ля дзіцячага садка, выпадкова пачула абрывак размовы маладой мамы і яе дачушкі-пятушкі. Верагодней за ўсё, жанчына ўшчувала за нешта малую, а тая, міла-капрызна надуўшы свае пухлыя ружовыя губкі, заяўляла: «Я ж не вінаватая, што ты мяне ў магазіне купіла». Пры гэтым яна асабліва акцэнт рабіла на слове «мяне».

Якая рэпліка прагучала ад маці ў адказ, я ўжо не чула – мы размінуліся. Маленькая дзіцячая далонька даверліва ляжала ў цёплай мамінай далоні і нават не думала пакідаць свайго надзейнага прыстанішча. Шчаслівыя маці і дачушка... Дзве найраднашыя ў свеце істоты.

Здаецца, і зараз бачу мяккія круглыя шчочкі дзяўчыны, да смешнага сурова звездзеныя дужачкі блясых бровак і капрызныя губкі: «Я ж не вінаватая, што ты МЯНЕ ў магазіне купіла!»

Неаспрэчная дзіцячая вера... Яшчэ з пары майго дзяцінства, памятаю, жыла гэтая наўнабяскрыўдная ўпэўненасць у тым, што дзяцей купляюць у магазінах, знаходзяць у капусце, а найчасцей немаўлят прыносяць у сваіх дзюбах буслы.

Ды, пэўна, нешта змянілася ў нашым зямным свеце. Ці занадта дорага каштуюць «жывыя лялькі» у сучасных супермаркетах, ці насычаная разнастайнымі хімічнымі біядабайкамі капуста дрэнна родзіць? А мо буслы сталі лянівымі або не маюць сілы даносіць да будучых бацькоў рухавыя спялэнутыя скруткі?

Чым яшчэ можна растлумачыць тое, што, напрыклад, у гэтым навучальным годзе Варацэвіцкая сярэдняя і Полкаціцкая базавая школы засталіся без першакласнікаў? Хоць бы адзін! Сумна...

Паспрабавала адсачыць нараджальнасць у Іванаўскім раёне за перыяд з 1990-х гадоў да нашых дзён. Паводле статыстычных дадзеных, у 1990-м нарадзіліся 658 дзяцей. Далей назіраецца тэндэнцыя да змяншэння нараджальнасці аж да 2005-га. Нязначны яе ўсплеск адзначаўся ў 1998-м і 2000-м. Магчыма, ён звязаны з міграцыйнымі працэсамі, бо не змяніў агульную карціну зніжэння колькасці нованароджаных жыхароў Іванаўшчыны. У 2005-м годзе ўсяго толькі 482 немаўляці з'явіліся на свет.

Пачынаючы з 2006 па 2008 гг. «крывая» нараджальнасці мяняе свой накірунак і зноў паднімаецца ўверх (537 дзяцей нарадзіліся ў 2006 годзе, 574 – у 2007, 584 – у 2008).

Магчыма, гэта звязана з узмацненнем дзяржаўнай падтрымкі сям'і і дзяцей.

У 2006 годзе Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сваім Указам № 318 зацвердзіў прэзідэнцкую праграму «Дзеці Беларусі» на 2006-2010 гг., галоўнай задачай якой з'яўляецца паляпшэнне якасці жыцця, абарона дзяцей, умацаванне прэстыжу жанчыны-маці і сям'і. Праграмай прадугледжана павышэнне памеру грашовых дапамог па догляду дзяцей, пашырэнне кола сям'яў, якім прадастаўляецца бясплатнае харчаванне на дзяцей першых двух гадоў жыцця, павелічэнне памеру фінансавай падтрымкі сям'яў, якія маюць трох і болей дзяцей, пагашэнне запазычанасці па льготных крэдытах

на будаўніцтва або рэканструкцыю ці набыццё жылля, а таксама прадастаўленне фінансавай дапамогі маладым сем'ям на будаўніцтва ці набыццё жылля пры нараджэнні першага і наступных дзяцей і інш.

Здавалася б, цяпер усё ясна: ва ўсім быў вінаваты недахоп мер (найперш матэрыяльных) заахвочання нараджальнасці.

Ды не. У 2009-м годзе паказчыкі нараджальнасці зноў пачалі зніжацца. Летась, напрыклад, у раёне нарадзіліся 528 немаўлят. За восем месяцаў бягучага года на Іванаўшчыне ўбачылі свет 358 дзетак. Не густа, што і казач.

То чаму ж сучасныя маладыя людзі адмаўляюцца спазнаваць шчасце мацярынства і бацькоўства ў другі, трэці, чацвёрты разы?

А мо ў грамадстве наступіў дэфіцыт кахання, вычарпаўся ліміт гэтага высокага пачуцця? І мы бярэм яго ў крэдыт на часовае карыстанне. А потым не адважваемся нараджаць дзяцей з прычыны недаўгавечнасці і ненадзейнасці адносна ўнутры сям'і?

А можа, мы перасталі заўважаць расквечаныя зорамі нябёсы, адчуваць дзіўную мелодыю цвыркуновых вечароў, неадольную прыцягальнасць загадкавага жаночага пагляду, неабходнасць шукаць сxoў ад усіх зласлівых наступстваў цывілізаванага свету ў надзейных мужчынскіх абдымках?

Ці нешта здарылася з чалавечымі генамі, людзі ператварыліся ў звышразумных робатаў, што здольны ствараць сабе падобных штучным шляхам?

Можа, мы ўжо і ў гэтай справе пачалі рабіць стаўку на гіперновыя тэхналогіі, з дапамогай якіх будзе пышна квітнець каханне – самаадданае, безагляднае, даўгавечнае, светлае, ад якога нараджаюцца дзеці, разумныя прыгожыя хлопчыкі і дзяўчынкі, пра якіх кажуць, што такія дзеткі прыходзяць у свет толькі ад шчаслівых, любячых бацькоў.

Не! Ніякія тэхналогіі не заменіць жывую непаўторнасць узаемаадносін мужчыны і жанчыны. Магчыма, я непяраўная аптымістка, але ўсё ж не сумняваюся, што жыццё пераможа, і ніякія катаклізмы часу, спасылкі на ненадзейнасць «нашых мужчынска-жаночых стасункаў» не будуць перашкаджаць здзяйснення найвялікшаму ў свеце дзіву – жаданаму самімі бацькамі, іх блізкімі і роднымі, грамадствам, дзяржавай – дзіву нараджэння чалавека.

Ірына САЛОМКА.

К людям, с людьми, для людей

«О состоянии работы по заявительному принципу «одно окно» в Ивановском районе» - один из вопросов, детально обсуждавшихся на сентябрьском заседании исполнительного комитета. Учитывая его злободневность (преддверие президентских выборов), а также то обстоятельство, что данная тема находится под постоянным и очень жестким контролем всех уровней власти, вплоть до главы государства, мы решили более подробно и доходчиво рассказать читателям, что же это за принцип такой какова его суть и механизм действия.

А так как самая ценная информация – та, которая получена из первых уст, слово – Валентине Юлич, управляющему делами Ивановского райисполкома.

- Валентина Николаевна, какими основными актами действующего белорусского законодательства регламентируется заявительный принцип «одно окно»?

- Прежде всего это Директива Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. №2 «О мерах по дальнейшей дебиюрократизации государственного аппарата», Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 года №433-З «Об основах административных процедур», Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан». Во исполнение указанных актов в районе выполняется комплекс организационно-технических мероприятий по созданию условий для реализации заявительного принципа в структурных подразделениях райисполкома, сельисполкомах и иных организациях района.

- А по каким направлениям ведется эта работа?

- Как и в любом другом регионе республики, работа по заявительному принципу «одно окно» в нашем районе ведется по следующим направлениям: организация работы в службе «одно окно», в структурных подразделениях райисполкома, сельисполкомах, организациях, расположенных на подведомственной территории; создание условий, обеспечивающих доступность данной услуги для всех категорий граждан; развитие информационных технологий, обеспечивающих надлежащее взаимодействие между государственными органами и службами; информирование граждан.

Служба в составе двух человек осуществляет работу в соответствии с Положением, утвержденным Решением райисполкома от 19 января 2010 г. №34. Распоряжением председателя райисполкома от 15.05.2010 №95-р определен перечень административных процедур, осуществляемых структурными подразделениями райисполкома, службой «одно окно», а также лица, ответственные за их выполнение, порядок взаимодействия службы «одно окно» с отделами райисполкома.

- Сколько всего процедур в перечне и какие из них выполняются у нас в районе?

- Всего процедур – 79. Из них нашей службой выполняется четыре. Кроме того, принимаются документы по выполнению 13 административных процедур, которые передаются в структурные подразделения райисполкома для исполнения. В службе с учетом требований Декрета Президента Республики Беларусь №1 от 16.01.2009 осуществляется государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. За период действия Декрета по заявительному принципу зарегистрировано 236 индивидуальных предпринимателей, в том числе в 2010 году – 94.

Кроме того, в соответствии с возложенными функциями службой «одно окно» ведется разъяснительная работа справочно-информационного характера по вопросам компетенции структурных подразделений, должностных лиц райисполкома, а также осуществляется координация работы структурных подразделений райисполкома по выдаче справок или других документов на основе заявительного принципа «одно окно». Благодаря этому граждане, обратившиеся в службу «одно окно», не направляются в другие отделы для получения дополнительных сведений при оформлении документов, а получают соответствующую квалифицированную консультацию на месте. К слову, результаты дважды проводимого Брестским облисполкомом мониторинга по выполнению административных процедур путем телефонных опросов специалистов, работающих в службе «одно окно», показал, что специалисты службы «одно окно» Ивановского райисполкома обладают в полном объеме необходимыми знаниями и информацией для осуществления одной из основных функций службы – ведения работы справочно-информационного характера по вопросам осуществления административных процедур, о чем было указано в соответствующих справках.

Для удобства граждан в здании райисполкома размещены указатели кабинетов, а в самих кабинетах созданы достойные условия как для работников службы, так и для граждан, подключен трехзначный телефонный номер 142 в количестве двух соединительных линий на рабочее место справочной «одного окна».

- Валентина Николаевна, а насколько активно люди используют этот принцип? Насколько он популярен в обществе?

- Анализ работы по осуществлению административных процедур показывает, что при подаче документов около 85% граждан используют принцип «одно окно». Лишь в отдельных случаях граждане по собственному желанию осуществляют сбор документов самостоятельно, объясняя это возможным уменьшением срока рассмотрения вопроса.

- Будут ли происходить какие-либо изменения в работе службы, или она, что называется, доведена до совершенства?

- Прежде чем ответить на этот вопрос, отмечу, что служба «одно окно» райисполкома организует работу общественной приемной граждан, в которой, согласно графику, организовано дежурство специалистов структурных подразделений райисполкома и отраслевых районных служб. Она же осуществляет контроль за соблюдением установленного графика ее работы.

Для того, чтобы оперативно решать экстренные вопросы, ведется прием телефонных звонков на «горячую линию» райисполкома.

А что до нововведений, то они неизбежны. В самое ближайшее время мы собираемся принять меры по усовершенствованию работы с обращениями граждан на основе заявительного принципа «одно окно», ежеквартально анализировать обращения заявителей, поступившие в райисполком.

- Заявительный принцип, о котором мы ведем речь, действует не только в районном, но и в сельских исполнительных комитетах. Кто контролирует эту работу на местах?

- Буквально нынешней весной рабочей группой, созданной распоряжением председателя райисполкома, проводилась проверка знаний должностными лицами порядка организации работы по дебиюрократизации и по заявительному принципу «одно окно» во всех сельских исполнительных комитетах района. В ее ходе изучались вопросы осуществления административных процедур, знания должностными лицами соответствующей законодательной базы, взаимозаменяемости кадров, а также соблюдения требований

Заявительный принцип «одно окно»

делопроизводства, наполнения информационных стенов актуальной информацией, качества принимаемых по рассматриваемым вопросам решений сельисполкомов, осуществления контроля за их выполнением.

Одновременно изучалось состояние материально-технической базы сельисполкомов, создание должных условий для приема граждан. Главным специалистом отдела по организационно-методической работе и делопроизводству управления делами райисполкома Козеко Э.Н. проверялась исправность компьютерной техники, локальных вычислительных сетей, проводилось обновление правовой базы и антивирусной программы.

Кстати, на момент проверки очередей за выдачей справок и других документов в сельисполкомах не было. У входов в служебные помещения и в фойе расположены информационные стенды, содержащие информацию, регламентирующую работу по заявительному принципу «одно окно». Стенды расположены в удобных для ознакомления местах в фойе сельисполкомов. В основном они оформлены с учетом требований соответствующих законодательных актов. Стенды, как правило, имеют схожее наполнение актуальной для граждан информацией.

Вместе с тем, в ходе проверки выявляются некоторые недостатки, после чего принимаются меры, направленные на незамедлительное их устранение – отсутствие информации о наименовании, месте нахождения и режиме работы вышестоящего органа (в данном случае Ивановского райисполкома).

- Иными словами, до совершенства еще далеко, хотя предела ему нет, поэтому поле деятельности здесь – широкое...

- Недостатков в самом деле еще предостаточно. К примеру, результаты недавнего мониторинга показали, что в некоторых организациях района со стороны их руководителей не уделяется должное внимание осуществлению работы с гражданами на основе заявительного принципа «одно окно», приложена требовательность к должностным лицам, ответственным за осуществление административных процедур, а сами работники не владеют необходимым объемом знаний для выполнения возложенных на них функций. В связи с этим в проект решения райисполкома по рассматриваемому вопросу также внесены соответствующие предложения.

- Развитие информационных технологий нынче во многом определяет и развитие общества. Каким образом они влияют

на усовершенствование работы «одного окна»? Согласитесь, что без них в данной сфере попросту не обойтись.

- Само собой разумеется. А начну, пожалуй, с того, что во всех сельисполкомах района установлена и в полной мере используется автоматизированная информационная система «Сельский совет», целью внедрения которой является автоматизация процесса ведения похозяйственного учета в сельских исполнительных комитетах и сокращения времени для формирования статистических форм, активных записей, документов паспортного стола, различных справок...

Важнейшие условия максимального использования возможностей установленной программы, коими являются полное внесение в компьютерную базу данных из книг похозяйственного учета, данных военного-учетного стола и умение специалистов сельисполкомов работать с информационной системой, сельисполкомами выполнены.

Все сельисполкомы района передают документы по совершаемым операциям в отдел ЗАГС райисполкома также в электронном виде.

Специалистом по информационным технологиям оказывается консультативно-методическая помощь отделам райисполкома и сельисполкомам в использовании вычислительной техники, системного и прикладного программного обеспечения.

В целях оптимизации работы с электронными документами сельисполкомами проведена работа по объединению имеющейся компьютерной техники в локальные вычислительные сети. На сегодняшний день таковые имеются во всех сельисполкомах района.

Для оптимизации электронного документооборота в районе работает ведомственная электронная почта «райисполком-сельисполком».

В целях информирования граждан о методах реализации их законных прав создана Интернет-страница Ивановского райисполкома на сайте облисполкома, на которой регулярно обновляется информация по вопросам организации работы с гражданами, в том числе на основе заявительного принципа «одно окно».

По мере необходимости и в связи с изменением требований законодательства пополняется и обновляется соответствующая информация также и на информационных стендах.

**Интервью взял
Анатолий КРЕЙДИЧ.**

Лесвіца ў неба

“Пакроў над Іванавам”

У адным з нумароў дзіцячага праваслаўнага часопіса “Кольбель” змешчана карціна “Пакроў над Іванавам”. Яе аўтарам з’яўляецца жыхарка нашага горада, педагог Іванаўскай дзіцячай школы мастацтваў імя Н. Орды Валянціна Вядзёрчык.

На карціне адлюстраваны Іванаўскі Свята-Пакроўскі храм. У высокіх нябёсах згушчаюцца хмары, а праз іх зласліва-барвовую завесу праступае сілуэт Прасвятой Багародзіцы. Заступніца роду людскога распасцірае над горадам свой чудадзейны пакроў, засцерагаючы яго ад няшчасцяў.

Гэты незвычайны твор мастачка падарыла айцу Мікалаю, свяшчэнніку Іванаўскага Свята-Пакроўскага храма, у знак павагі і ўдзячнасці за ўдзел у выхаванні навучэнцаў дзіцячай школы мастацтваў. Айцец Мікалай даслаў здымак твора ў Жыровіцкі манастыр, пры якім друкуецца часопіс.

Так карціна таленавітай аўтаркі трапіла на старонкі часопіса.

Валянціна Мікалаеўна не ўяўляе свайго жыцця без творчасці. Яна прымае ўдзел у афармленні музея народнай медыцыны ў Стрэльна, займаецца дызайнам яго памяшканняў. Для выставачных залаў музея таленавітая мастачка напісала пяць карцін вяскавай тэматыкі.

Ірына САЛОМКА.



Служба-101 інфармуе, прадостерегае

Ох, уж эти нетрезвые курильщики!

За прошедший с начала года период на территории Ивановского района произошло 58 пожаров: ущерб составил более 250 млн. рублей, уничтожено 6 строений, 34 тонны кормов, 4 единицы техники.

В огне погибли 7 человек, двое из них – дети в возрасте до 7 лет. Причина гибели людей банальна – пренебрежение элементарными нормами и правилами пожарной безопасности со стороны погибших. Так, 8 октября 2010 года произошел пожар в жилом доме в д.Баландичи. В огне погиб хозяин усадьбы. Причина происшедшего – курение в нетрезвом состоянии. 9 октября 2010 года в г. Иваново произошла аналогичная трагедия.

Уважаемые жители Ивановщины! Служба по ЧС акцентирует ваше внимание и на то, что с наступлением холодов по обыкновению учащаются пожары по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и теплогенерирующих устройств. Настоятельно рекомендуем оборудовать свое жилище автономными пожарными извещателями, так как лишь в нынешнем году в Ивановском районе данный прибор спас от гибели четыре человека, двое из которых – дети.

Александр КАЧУЛА, начальник Ивановского РОЧС.

К сведению жителей района!

С 11 октября 2010 года в районной поликлинике и во всех сельских врачебных амбулаториях проводится вакцинация против гриппа на бесплатной и платной основе.

Бесплатная вакцинация проводится детям, лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, медицинским работникам и лицам старше 65 лет. **Стоимость платной вакцинации – 15690 рублей.**

Желающим пройти вакцинацию необходимо обратиться к участковому врачу по месту жительства для врачебного осмотра перед проведением данной процедуры и получения допуска к ней.

Администрация УЗ «Ивановская ЦРБ».



Поздравляем!

Горячо і сэрдачна поздравляем
дорогаго мужа, отца і дедушку
Николая Карповича
КАРПОВИЧА с юбилеем!
Папочка, прими от нас, детей,
поздравленья в славный юбилей.

Семьдесят - для всех немалый срок, но хотим, чтобы ты и дальше мог радовать присутствием своим. Знаешь ведь, как дорог нам, любим, как нам нужен ласковый твой взгляд, юмор твой - ты им всегда богат, мудрые, от сердца, наставленья. Радости желаем и добра, чтобы жизнь нескучная была, чтобы хворь не мучила тебя, не болела бы за нас душа. Был в отличном, бодром настроенье, как сегодня, в славный день рожденья.

Жена, дети и внуки.



От всей души поздравляем дорогую бабушку, маму
Надежду Ахметьевну ЗИНОВИК
с 80-летним юбилеем!

Желаем счастья и добра, поменьше горя и печали, чтоб больше было светлых дней, а хмурые - не посещали. Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы, душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души!

Внуки и дети.



От всей души поздравляем
дорогую и любимую жену, мамочку и бабушку
Ольгу Петровну НИКОНОВИЧ с юбилеем!

Любимая наша, родная, все годы для нас ты жила, да, видно, судьба уж такая, иначе прожить не смогла. Мы тебя так любим, руки твои нежные, милые глаза. С нежностью сегодня мы тебя целуем, ведь любовь словами выразить нельзя. Пусть Господь оберегает от болезней, слез и от беды. Живи 100 лет, очаг наш охраняя, единственная, милая, родная.

Муж, дочери, зятя и внуки.



От всей души поздравляем дорогую жену,
маму и бабушку **Ольгу Ивановну АБРАМОВИЧ**
с Днем рождения!

Спасибо, мама дорогая, за твой нелегкий женский труд, за нас, детей, что ты взрастила, внучат, которые растут. За доброту, за золотые руки, за материнский твой совет, за то, что ты душой красива, за то, что жизнь нам посвятила, за все спасибо, мама дорогая. Здоровья крепкого в награду желаем мы тебя любя, тепла от всех, кто будет рядом, и пусть Господь хранит тебя!

С любовью муж, дочери и их семья.



От всей души поздравляю любимую жену
Татьяну Петровну КРОКУН с юбилеем!

Нет - женщина не виновата, когда приходит эта дата, - тут календарь всему виной. А ты, всем датам вопреки, все так же молода душой, стройна, изящна и легка. Так оставайся, ради Бога, всегда такой, какая есть. А возраст - это не беда, переживем все юбилей, ведь в жизни главное всегда, чтобы душой не старели.

Любящий муж.



От всей души поздравляем любимую мамочку
и бабушку **Анну Ивановну КУПЧИК**
из д. Мотоль с 80-летним юбилеем.

Ты для нас отдала все на свете, позабыв об отдыхе порой. Мама, будь уверена, что дочери, если надо, станут за тебя горой. Ты всегда поможешь нам советом, хорошо, что есть кому бежать. И за то, что ты живешь на свете этом, руки мы твои готовы целовать. Долго ты живи, родная, пусть болезни мимо все пройдут, счастья, мама, мы тебе желаем и побольше радостных минут.

Дочери, зятя, внуки.



РЕМОНТ
холодильников,
морозильников
по городу и району.
ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:
8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

ФОТО+ВИДЕО
СВАДЕБ.

Т.: **8-029-728-70-06**
(МТС), 2-83-34.
ИПГУЛИДОВ Р. Н. УНН 290311922

Филиалу Ивановского райпо
"Коопром" д. Мотоль
на постоянную работу
требуются:

ОБВАЛЬЩИК;
ФОРМОВЩИК
в колбасный цех.
За справками обращаться по тел.: **59-1-04, 58-5-87, 58-1-38.**

ЗАКУПАЕМ
СВИНИНУ. Тел.: **2-32-31,**
8-029-791-90-77.
ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099

СВИНИНУ. Тел. **8-029-526-69-60.**
ИП КУЗЬМИЧ В. В. УНН 290818687

СВИНИНУ. Тел.: **45-0-39,**
829-89-41 (МТС).
ИП КУХАХОВЕЦ В. М. УНН 290818661

СВИНИНУ. Тел. **8-029-798-12-71.**
ИП МАЛЫШЕВ М. УНН 290820356

СВИНИНУ. Дорого. Тел.: **8-029-233-96-39, 2-67-64.**
ИП КУЗЬМИЧ Ю. П. УНН 290210310

ПРОДАЮТСЯ

2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. **207-47-95 (МТС).**

3-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: **2-82-12, 371-82-03 (Vel), 720-63-93 (МТС).**

3-КОМН. КВАРТИРА,
или обменяю на **1-КОМН.**
с доплатой. Тел.: **8-029-223-90-29 (МТС), 8-033-608-16-46, 2-29-33.**

недостроенный кирпичный
ДОМ в д. Тышковичи. Тел.: **56-4-29, 725-87-56 (МТС).**

недостроенный **ДОМ.**
Тел.: **2-19-07, 608-88-32, 528-94-92 (МТС).**

ДОМ в д. Евлаши. Можно
под снос. Тел. **31-8-12.**

КОЛЯСКИ 1-, и 2-местная.
Телефон **47-4-46.**

КОМПЬЮТЕР б/у. Недорого.
Тел. **520-79-19 (МТС).**

ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛКИ,
ДОСКА ПОЛА, ВАГОНКА. Доставка. Тел. **8-029-794-29-09.** ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246

БЕЛЫЙ КИРПИЧ - 1000 шт.
Тел.: **2-43-53 (после 19.00), 698-14-16 (МТС).**

СВЕКЛА кормовая. Тел. **38-2-70.**

КРОЛИКИ. Тел.: **2-20-11, 800-97-00 (МТС).**

КОРОВА, СЕНО. Тел.: **32-1-42, 128-95-27 (Vel).**

КОРОВА. Тел. **42-1-53.**

КОРОВА стельная. Тел. **8-029-220-83-16.**

Филиалу "Дорожно-эксплуатационное управление №22" РУП "Бреставтодор" НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В Г. ИВАНОВО ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ МАЗа с опытом работы.
Тел. **8-029-636-06-32 (Vel).**

Учебному центру
Ивановского райсельхозпрода
на учебную базу в д. Мотоль на работу требуется:

мастер производственного обучения (категория С).
ТРЕБОВАНИЯ: Высшее техническое или среднее специальное образование; За справками обращаться по тел.: **2-45-13, 58-5-38.**

КУПЛЮ

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого.
Тел. **8-029-551-88-88.**
ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

ПРОДАЮТСЯ
КУРЫ;
КОМБИКОРМ.
Доставка по району.
Тел.: **8-029-179-50-52, 2-52-79.**
ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273
Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014

АВТОСАЛОН
Продаются

а/м РОВЕР-25, 2000 г. в., 1.4i. Тел. **8-029-793-23-68.**

а/м ВАЗ-2101, 79 г. в., 1.2Б. Тел. **203-00-61 (МТС).**

а/м VW-ПАССАТ В5, 1.8Б. Тел. **8-029-662-28-94.**

а/м АУДИ-80, 84 г. в., 1.6Д. Тел. **8-033-607-13-37.**

а/м АУДИ-80, 86 г. в., 1.6Б. Тел. **826-56-16 (МТС).**

ЛИТЫЕ ДИСКИ к Ауди-100В4, оригинальные.
Тел. **618-63-00 (Vel).**

а/м АУДИ-100, 88 г. в., 1.8Б, красный. Тел. **528-09-30 (МТС).**

а/м ВАЗ-21013, 83 г. в., срочно. Тел. **8-029-809-12-07.**

а/м VW-ПАССАТ В2, 85 г. в., 1.6Б, фаркоп. Тел. **825-94-17 (МТС).**

а/м ГОЛЬФ-2, 84 г. в., 1.6Д, 5-дверный, белый. Тел.: **8-033-674-29-74, 31-6-24.**

а/м МЕРСЕДЕС-190, 85 г. в., 2.0Д, в неиспр. сост.. Тел. **8-033-643-36-93.**

СКУТЕР 50QT красный, 49.9, б/у. Тел. **8-029-803-14-02.**

а/м VW-T2, 1.6Д. Тел. **8-029-202-52-12.**

а/м АУДИ-100, 89 г. в., 1.8 моно, 3400 у. е., торг. Тел. **829-05-93 (МТС).**

а/м VW-ГОЛЬФ-2, 87 г. в., 1.9Д, бежевый. Тел. **8-029-203-32-80.**

а/м АУДИ-100, 89 г. в., 2.0i. Тел. **8-029-521-64-43.**

а/м VW-ГОЛЬФ-2, 1.6Д, 89 г. в. Тел.: **47-3-80, 8-029-804-02-08.**

СЕМЬЯ
СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Порядочность и своевременную оплату гарантируем.
Тел. **8-029-827-99-06 (МТС).**

СРОЧНО СНИМУ
КВАРТИРУ или КОМНАТУ.
Порядочность гарантирую.
Тел. **8-044-701-26-89.**

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ (демлеры), ШИФЕР, ШТАКЕТНИК.
Тел.: **2-41-28, 2-70-95, 8-029-524-62-50.**
Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РУК до 24.03.2013 ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678136

Филиалу "Оптторг" Ивановского райпо требуются:
ПЛОТНИКИ;
ВОДИТЕЛИ АВТОГРУЗЧИКА с документами;
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ;
РАБОЧИЕ;
ИСТОПНИК (кочегар) на отопительный сезон.
Обращаться: **г. Иваново, ул. Железнодорожная, 10.** Телефоны: **2-58-52, 2-47-90.**

Выпускники 1987 г. в. Рудской средней школы скорбят по случаю безвременной смерти бывшего одноклассника **БОЖКО Геннадия Николаевича** и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Коллектив ГУО "Достоевская средняя школа им. Ф. М. Достоевского" выражает искренние соболезнования Кухарчук Любови Николаевне в связи с постигшим ее горем - смертью **МАТЕРИ.**

Коллектив работников структурного подразделения "Бродницкий крахмальный завод" выражает искренние соболезнования Федюкович Татьяне Ивановне в связи с постигшим ее горем - смертью **СВЕКРОВИ.**

Уважаемые Валентина Никитична, Виктор Федорович Перещуки и ваши дети!

Примите наши искренние соболезнования в связи с постигшим вас горем - смертью **МАТЕРИ, ТЕЩИ, БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ.**

Ветераны педагогического труда СОШ №2 г. Иваново.

Коллектив ОАО "Березовский сыродельный комбинат" выражает глубокие соболезнования Данилевич Вере Александровне в связи с постигшим ее горем - смертью ее большим горем - смертью **МАТЕРИ.**

Уважаемая Валентина Андреевна Лялюк!
Примите наши искренние соболезнования по поводу постигшего вас горя - безвременной смерти **ПЛЕМЯННИЦЫ Юлочки.**

Семья Романчик, Демчук, Конончук.

Уважаемые Наталья Андреевна, Андрей Иванович, Маша и Алеша Колодичи!

Примите наши искренние соболезнования по случаю постигшего вас большого горя - безвременной смерти любимой и дорогой **ДОЧЕРИ И СЕСТРИЧКИ Юлочки.**

Пусть Господь утешит вас и поможет перенести боль утраты.

Учителя, ученики 2 "В" класса СОШ №3 и их родители.

Уважаемые Наталья Андреевна, Андрей Иванович, Маша и Алеша Колодичи!

Примите наши глубокие соболезнования по случаю постигшего вас большого горя - безвременной смерти дорогой **ДОЧЕРИ И СЕСТРИЧКИ Юлочки.**

Выпускники 2009 г. ясли-сада №3 г. Иваново и их родители.

Уважаемые Наталья Андреевна и Ирина Ивановна Колодичи!

Примите наши искренние соболезнования по случаю постигшего вас большого горя - безвременной смерти **ДОЧЕРИ И ПЛЕМЯННИЦЫ Юлочки.**

Коллектив работников акушерско-гинекологического отделения и женской консультации УЗ "Ивановская ЦРБ".

Воспитатели, дети средней группы "Б" ясли-сада №3 г. Иваново и их родители выражают глубокие соболезнования Колодич Маше и ее семье в связи с постигшим их большим горем - безвременной смертью **СЕСТРИЧКИ И ДОЧЕРИ Колодич Юлии.**

Уважаемые Валентина Даниловна, Иван Андреевич, Ирина и Ангелиночка Колодичи!

Примите наши искренние соболезнования по поводу безвременной смерти вашей **ВНУЧКИ, ПЛЕМЯННИЦЫ И СЕСТРИЧКИ Юлочки.**

Жильцы 1-го подъезда д. №12 по ул. 50 лет Октября.

Коллектив ГУО "Хомичевская базовая общеобразовательная школа" выражает глубокие соболезнования Жущи Марию Васильевне в связи с постигшим ее горем - смертью **ВНУЧКИ.**

Уважаемые Мария Васильевна, Андрей Петрович Жущи и ваша семья!

Примите наши искренние соболезнования по случаю постигшего вас большого горя - безвременной смерти дорогого вам человека - **ВНУЧКИ, ДОЧЕНЬКИ И ПЛЕМЯННИЦЫ Юлочки.**

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эти трудные минуты и облегчат вашу боль.

Семья Т. В. Жущи, Н. И. Романюк, В. Т. Кузьминчук.

Коллектив работников ГУО "Гимназия г. Иваново" выражает глубокие соболезнования учительнице биологии Лялюк Валентине Андреевне в связи с постигшим ее горем - безвременной смертью **ПЛЕМЯННИЦЫ Юлочки.**

ИВАНОВСКОЕ РАЙПО
закупает от населения в живом и убойном весе в неограниченном количестве:
СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ.
доставка осуществляется за счет организации.
За справками обращаться по телефонам:
2-43-01, 2-47-90.

К сведению жителей, предпринимателей и юридических лиц г. Иванова и Ивановского района!
В связи с завершением реконструкции административно-производственного здания Пинского филиала РУП "Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" с 12 октября 2010 года изменился почтовый и юридический адрес: **225710, г. Пинск, ул. Брестская, 83.**
Телефоны начальника, заместителя начальника, приемной, начальника отдела регистрации и начальника отдела технической инвентаризации и земельного кадастра остаются прежними.

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай настольна-выдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным спосабам з арыгінал-макета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, Брэсцкага аблвыканкома: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. Аб'ём - 1 друкаваны аркуш. Фармаат 600x420 мм.

ТЭЛЕФОНЫ:
галоўнага рэдактара **2-12-63**
адказнага сакратара **2-20-01**
загадчыка аддзела аграрнай палітыкі **2-15-02**

загадчыка аддзела пісьмаў	2-12-36
аператараў	2-15-38
бухгалтара	2-16-46
раённага радыё	2-14-03

Адзел рэкламы - 2-15-02

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: **zviazda@brest.by** САЙТ: **WWW.JANOW.BY**
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Установа "Рэдакцыя газеты "Чырвоная звязда" і праграмы радыёвяшчання "Гаворыць Іванава"
ЗАСНАВАЛЬНІК: Іванаўскі раённы выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах, на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812
Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай - 64148.

Адрас рэдакцыі:
225800, г. Іванава, Савецкая, 91
Падпісана да друку ў 9.00.
Заказ №4306
Тыраж 6800

